



УНІВЕРСІТЭТ

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

28 сакавіка 2014 года, № 5 (2108)



Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з першакурснікамі на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!

Шаноўныя навучэнцы школ, ліцэяў, гімназій і каледжаў! Дарагія сябры і госці БДУ!

Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах вядучай установы вышэйшай адукацыі краіны – **Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта**. БДУ – гэта найбуйнейшы адукацыйны, навуковы і культурны комплекс. БДУ – гэта вялікая сям’я. **Зараз у ім навучаецца больш за 31 тыс. студэнтаў** I і II ступеняў, з іх каля 22 тыс. – на дзённай і 9 тыс. – на завочнай форме навучання. Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, больш за 490 прафесараў і больш за 1750 кандыдатаў навук. Навучальны працэс вядзецца па 71 спецыяльнасці, 76 напрамках, па 278 спецыялізацыях.

У 2014 годзе прыём на першы курс будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы. Усяго плануецца прыняць каля 7 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады БДУ пачаў падрыхтоўку па 18 новых спецыяльнасцях і 35 напрамках спецыяльнасцяў I ступені вышэйшай адукацыі.

У гэтым годзе плануецца ажыццявіць прыём на спецыяльнасць «Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі» па двух новых напрамках: «вэб-праграмаванне і

інтэрнэт-тэхналогіі», «матэматычнае і праграмае забеспячэнне мабільных прылад» (механіка-матэматычны факультэт).

У БДУ створана эфектыўная сістэма падрыхтоўкі высокакваліфікаваных маладых спецыялістаў, запатрабаваных на рынку працы не толькі нашай краіны, але і за мяжой. Арганізацыя навучальнага працэсу ў БДУ грунтуецца на яго абавязковым спалучэнні з даследчай дзейнасцю. **Ва ўніверсітэце працуе звыш 40 студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый** прыродазнаўчага і гуманітарнага кірунку. Даследаванні ў СНДЛ праводзяцца па найбольш актуальных напрамках сучаснай навукі.

Штогод студэнты БДУ паспяхова выступаюць на міжнародных і рэспубліканскіх студэнцкіх алімпіядах па матэматыцы, інфарматыцы і праграмаванні, экалогіі, біялогіі, фізіцы, правазнаўстве і дызайне, а таксама па эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытаннях кіравання. Каманда студэнтаў БДУ з’яўляецца **сярэбраным прызёрам чэмпіянату свету па праграмаванні (АСМ)**. Акрамя таго, нашы студэнты бяруць удзел у міжнародных конкурсах па кітайскай мове і творчасці (Шыцзячжуан, КНР); па гуманітарным праве імя Ф. Мартэнса (Масква, РФ); па інвестыцыйным праве FDI Moot Court (Лондан, Вялікабрытанія); па міжнародным праве імя Ф. Джэсапа (Вашынгтон, ЗША); па камерцыйнай медыяцыі (Парыж, Францыя) і шматлікіх іншых.

Каля 350 студэнтаў штогод выязджаюць на стажыроўкі за мяжу

па розных адукацыйных праграмах і навуковых праектах. Усяго БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве з больш чым 360 універсітэтамі з 50 краін свету. 29 замежных грамадзян з’яўляюцца ганаровымі прафесарамі БДУ.

У сусветных рэйтынгах універсітэтаў Webometrics і QS БДУ ўваходзіць у лік найлепшых навучальных устаноў. У рэйтынгу вядомага інфармацыйнага агенцтва «Інтэрфакс» Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт увогуле другі пасля МДУ імя М. В. Ламаносава сярод ВНУ краін СНД, Грузіі і Балтыі.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для працы і адпачынку. Каля 2/3 іншагародніх першакурснікаў атрымліваюць месца ў інтэрнаце. У 2013 г. адбылося адкрыццё яшчэ аднаго інтэрната ў студэнцкай вёсцы на 1200 месцаў. У 2014 г. будзе завершаны капітальны рамонт інтэрната № 3. Да паслуг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічаюць некалькі дзясяткаў агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў і аб’яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі прыйшлі разумныя і таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяюся зноў убачыць вас 1 верасня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў славаўтага БДУ.

Жадаю спяхаў!

Рэктар акадэмік С. У. АБЛАМЕЙКА

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА

«Дзень адчыненых дзвярэй
«Фестываль факультэтаў БДУ»

Дата правядзення: 29 сакавіка 2014 года, 10.00 – 16.00
Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8),
унутраны дворык ліцэя, пляцоўка перад ліцэем

Назва мерапрыемства	Месца	Час
Урачыстае адкрыццё фесту: – вітальнае слова рэктара БДУ	Актавая зала ліцэя	11.00
Стэнды факультэтаў, прэзентацыя спецыяльнасцяў	Унутраны дворык ліцэя	10.00 – 16.00
Стэнд прыёмнай камісіі: – інфармацыя пра правілы і парадак прыёму ва ўніверсітэт – прэзентацыя спецыяльнасцяў і напрамкаў спецыяльнасцяў, па якіх вядзецца падрыхтоўка	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Выстава Галоўнага ўпраўлення навукі – распрацоўкі навукоўцаў БДУ	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00 – 16.00
Прэзентацыя спартыўнага жыцця БДУ – спартыўныя трэнажоры – прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у групах спартыўнага ўдасканалення	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыя псіхалагічнай службы	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыі (візітоўкі) факультэтаў, інстытутаў Хімічны факультэт Механіка-матэматычны факультэт Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Факультэт радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій Фізічны факультэт Геаграфічны факультэт Біялагічны факультэт Інстытут журналістыкі Ваенны факультэт Юрыдычны факультэт Факультэт міжнародных адносін Эканамічны факультэт Філалагічны факультэт Гуманітарны факультэт Факультэт філасофіі і сацыяльных навук Гістарычны факультэт Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ Інстытут тэалогіі БДУ Юрыдычны каледж БДУ Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі Студгарадок	Актавая зала	11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 13.00 – 13.10 13.10 – 13.20 13.20 – 13.30 13.30 – 13.40 13.40 – 13.50 13.50 – 14.00 14.00 – 14.10 14.10 – 14.20 14.20 – 14.30 14.30 – 14.40 14.40 – 14.50 14.50 – 15.00 15.00 – 15.10
Прэс-канферэнцыя для абітурыентаў з удзелам рэктара БДУ акадэміка С. У. Абламейкі «Задай сваё пытанне рэктару ўніверсітэта!»	Хол 2 паверха	12.00, 14.00
Прэзентацыя тэлевізійнага цэнтра	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Прэзентацыя Фундаментальнай бібліятэкі БДУ	Хол 1 паверха	10.00 – 16.00
Выступленні творчых калектываў БДУ, каманды КВЗ БДУ, удзельнікаў тэлепраектаў-студэнтаў БДУ	Сцэнічная пляцоўка ля цэнтральнага ўваходу	12.30 – 15.00

БДУ – ПАСТУПАЙ ПРАВІЛЬНА!

У 2014 годзе прыём на першы курс будучь ажыццяўляць **16 факультэтаў**, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы.

У гэтым годзе прапануюцца 2 новыя напрамкі спецыяльнасці «Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі».

Студэнты дзённай формы навучання, паспяховасць якіх не ніжэйшая за «сем», пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два дыпломы.

План прыёму абітурыентаў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт сёлета не змяніўся.

На дзённую бюджэтную форму навучання плануецца прыняць 2045 студэнтаў (у 2013 г. прынята 2048):

	2014 г.	
	колькасць	працэнт
прыродазнаўчанавуковыя спецыяльнасці	1273	62
сацыяльна-эканамічныя і гуманітарныя спецыяльнасці	772	38
Усяго	2045	

На завочную бюджэтную форму навучання плануецца прыняць **350 студэнтаў** (у 2013 г. – 337);

на дзённую платную форму – **2723** (у 2013 г. – 2514);

на завочную платную форму – **1925** (у 2013 г. – 1931).

Адной з асаблівасцяў прыёмнай кампаніі гэтага года стане павелічэнне прыёму на скарачаную форму навучання выпускнікоў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Прыём такіх абітурыентаў плануецца ажыццяўляць па васьмі спецыяльнасцях.

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2014

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар – старшыня прыёмнай камісіі
ЖУРАЎКОЎ Міхаіл Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі
ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі

ХУХЛЫНДЗІНА Людміла Міхайлаўна, начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы – адказны сакратар прыёмнай камісіі

Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85

Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе: **вул. Ленінградская, 16, каб. 112** (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15)

Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе: **abiturient@bsu.by**

Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступных выпрабаванняў, вынікі залічэння ў 2013 годзе і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце **www.bsu.by**, у раздзеле «Абітурыентам 2014».



ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь

Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15
E-mail: physdean@bsu.by;
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт

Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46, 209-52-49
E-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар

Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8
Тэл./факс 209-52-30
E-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт

Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05
Факс 209-58-08. E-mail: bio@bsu.by;
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, намеснік першага прарэктара БДУ па адукацыйных інавацыях

і інфармацыйных тэхналогіях
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48
E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;
www.fpmi.bsu.by

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт

Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11, 209-59-20
E-mail: hurski@bsu.by; www.gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт

Дзмітрый Леанідавіч ІВАНОЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15
E-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар

Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКИ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
E-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар

Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
E-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дэкан – доктар сацыялагічных навук прафесар

Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл./факс 259-70-47
E-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь

Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
E-mail: economics@bsu.by; www.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар філалагічных навук прафесар

Іван Сямёнавіч РОЎДА
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
E-mail: phyl@bsu.by; www.philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт

Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-58-18, 209-58-17
E-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік – палкоўнік

Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт

Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 209-55-98, 227-71-00
E-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Дырэктар – кандыдат філалагічных навук дацэнт

Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-74-00
E-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук прафесар

Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл./факс 210-41-06. E-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь

Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
E-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by;
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ

Рэктар – **ФІЛАРЭТ**, ганаровы Патрыяршы

Экзарх усяе Беларусі, доктар багаслоўя, прафесар
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65
Факс 289-11-61
E-mail: institut-teologii@tut.by;
www.inst.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Дэкан факультэта –

Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25
Тэл. 284-00-02, 284-26-82
E-mail: fpuedu@bsu.by; www.fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ

Дырэктар – кандыдат хімічных навук дацэнт

Вадзім Эдвардавіч МАТУЛІС
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8
Тэл. 226-01-12, 209-52-65
E-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт

Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21
Тэл./факс 289-12-82
E-mail: college@bsu.by;
www.lawcollege.bsu.by

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт традыцыйна падтрымлівае творчую ініцыятыву сваіх студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх **«Студэнт года БДУ»**, конкурс фотавідэапрац **«БДУ ў тваім фармаце»**, **«Найлепшы выпускнік БДУ»** і іншыя. 2013 год быў юбілейным для конкурсу **«Найлепшы моладзевы праект»**. 10 гадоў таму экспертная камісія конкурсу ўпершыню вызначыла пераможцаў і памеры фінансавання для рэалізацыі крэатыўных студэнцкіх ідэй. 26 праектных камандаў прымалі ўдзел у конкурсе, і 18 выйгралі грант. У 2014 годзе ўніверсітэцкі прызавы фонд склаў 35 млн руб. Удзел у конкурсе «Найлепшы моладзевы праект» дае студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў.

РАСКРЫЙ СВАЕ ТАЛЕНТЫ

ЖУК Канстанцін,
фізічны факультэт, 4 курс

Старшыня савета старастаў БДУ
Пераможца конкурсу «Студэнт
года БДУ» ў намінацыі «Лідар».
Удзельнік праекта «Каляндар
памятных дат. Мы нашчадкі
Перамогі».



Самае важнае, чым з'яўляецца для мяне БДУ, гэта пляцоўка для самарэалізацыі. Тут я магу ўвасобіць у жыццё ўсе свае ідэі і задумкі. Яшчэ адной выдатнай магчымасцю, якую дае наш універсітэт, з'яўляюцца знаёмствы. Дзякуючы БДУ ў мяне з'явіліся сябры і мноства знаёмых на ўсіх факультэтах. Вучыцца ў БДУ выдатна, але яшчэ лепш займацца грамадскім жыццём ва ўніверсітэце. Яно напоўніла мае студэнцкія будні веселасцю, фарбамі, эмоцыямі і бясконцай колькасцю прыемных успамінаў.

Ганна КОВЕЛЬ,
філалагічны факультэт, 5 курс

Старшыня савета старастаў і
студэнцкай куратарскай службы
філалагічнага факультэта БДУ.



Стваральнік і кіраўнік валанцёрскага клуба «Адрас сяброўства».

Жыццё кожнага студэнта БДУ можна параўнаць з якім-небудзь літаратурным жанрам. Жыццё адных падобнае да камедыі, іншых – да рамана, маё ж – да казкі. Бо, паступіўшы ў БДУ, я адкрыла для сябе не толькі Краіну Ведаў, дзе чараўнікі – самыя таленавітыя выкладчыкі, якія дзень за днём здзіўляюць навуковымі адкрыццямі, але і Краіну Сяброўства, дзе кожны гатовы пасмяяцца з табой, калі табе весела, і суцэшыць, калі табе сумна. Усе пяць гадоў кожны мой дзень быў поўны станючых эмоцый і ўсмешак, дзякуй, БДУ! Раз маё студэнцтва – гэта казка, то я яго ніколі не забуду, бо казкі жыўць вечно ў нашай памяці і сэрцах!

ШТУКАЦЕР Дзмітрый,
факультэт радыёфізікі і
камп'ютарных тэхналогій, 3 курс

Старшыня прафсаюзнага бюро
студэнтаў ФРКТ, член савета БДУ.



Для мяне БДУ – гэта не проста месца, дзе можна атрымаць добрую адукацыю, авалодаць асновамі прафесіі, а пляцоўка з мноствам магчымасцяў для самарэалізацыі. Тут я магу займацца ўлюбёнай справай, інтэлектуальнымі гульнямі, магу займацца навукай, творчасцю – усіх магчымасцяў не пералічыць. Галоўнае – трэба разумець, што ты будучыня краіны і ад таго, якім чалавекам ты станеш, залежыць вельмі многае. Такім чынам, для мяне ўніверсітэт – гэта вялікі крок у будучыню, гэта жыццё, насычанае і цікавае.

ПРАНЬКО Вадзім, факультэт
міжнародных адносін, 5 курс

Член Нацыянальнай зборнай
Рэспублікі Беларусь па валеболе.

Удзельнік праекта «Каляндар
памятных дат. Мы нашчадкі
Перамогі».
Лаўрэат конкурсу «Студэнт года
БДУ» ў намінацыі «Спорт».



Падводзячы вынік майго вось ужо практычна пяцігадовага знаходжання ў статусе студэнта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, я хацеў бы сказаць, што ні разу за ўвесь час навучання не пашкадаваў пра свой выбар. Усе гэтыя гады пераконваўся, што БДУ сапраўды з'яўляецца лідарам у сферы вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

Этап навучання ва ўніверсітэце вельмі важны як для пабудовы паспяховай кар'еры, так і для стаўлення і развіцця асобы, менавіта ён умоўна падзяляе юнацтва і сталае жыццё. І хочацца падзякаваць БДУ за тое, што гэты этап я смела магу занесці ў свой актыў.

ГУЛЬКО Юлія,
факультэт міжнародных адносін,
3 курс

Пераможца конкурсу «Студэнт
года БДУ» ў намінацыі «Культура».
Удзельнік праекта «Каляндар
памятных дат. Мы нашчадкі
Перамогі».



Салістка вакальнай студыі БДУ;
лаўрэат фестывалю эстрады БДУ

Паступленне ў БДУ я лічу адным з самых правільных рашэнняў у сваім жыцці. Бо ўніверсітэт стаў для мяне месцам, дзе дзень за днём увасабляюцца ў жыццё мае мары і мэты. Акрамя таго, актыўны ўдзел у жыцці ўніверсітэта дапамог мне рэалізаваць свой патэнцыял у вучобе, творчасці, навуцы і іншых сферах дзейнасці. БДУ навучыў мяне быць моцнай, паспяховай і мэтанакіраванай, упэўненай у сабе і сваёй будучыні!

ХАРУК Яўген,
юрыдычны факультэт, 5 курс

Пераможца конкурсу «Студэнт
года БДУ» ў намінацыі «Лідар».
Лаўрэат прэміі Мінгарвыканкама
найлепшым студэнтам ВУН Мінска.
Лаўрэат Дошкі гонару БДУ.
Удзельнік праекта «Каляндар
памятных дат. Мы нашчадкі
Перамогі».



За пяць гадоў, якія мне давялося правучыцца ў БДУ, я зразумеў, што ў маім жыцці Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт – гэта не проста вышэйшая навучальная ўстанова, а адна вялікая дружная сям'я. У мяне з'явіліся новыя сябры, якія разам са мной прайшлі ўвесь шлях навучання. Мяне вучылі толькі самыя лепшыя выкладчыкі, якія «ляпілі» з нас добрых спецыялістаў. Я знайшоў сваё месца як у асабістым жыцці, так і ў жыцці ўніверсітэта. Дзякуй, юрыдычны факультэт, дзякуй, БДУ!!!

Пяткевіч ВІКТОРЫЯ,
Інстытут журналістыкі БДУ,
4 курс

З'яўляецца пазаштатным карэспандэнтам радыёстанцыі

«Беларусь». Брала ўдзел у міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях, конкурсах. Была прадстаўлена ў конкурсе на найлепшую навуковую працу студэнтаў БДУ 2012 года, атрымала заахвочвальную прэмію. На XIX Рэспубліканскім студэнцкім конкурсе навуковых прац прысвоена 2 катэгорыя.



Што для мяне ўніверсітэт? Навучанне ў БДУ – гэта шлях дзяля пераўтварэння колішняй школьніцы ў асобу з уласным поглядам на жыццё.

БДУ – гэта сустрэча з людзьмі-асобамі: выкладчыкамі, студэнтамі, журналістамі-практыкамі, бо менавіта яны – ярскі прыклад, матывацыя да развіцця і стымул руху.

Студэнцтва ў БДУ – гэта важная і адметная частка майго жыцця з экзаменамі і залікамі, якія не толькі фарміруюць светапогляд, а таксама адкрываюць мяне самой сабе.

Універсітэт – гэта вялікая колькасць магчымасцяў для самарэалізацыі. Пачынаючы з другога курса, я займаюся навуковай дзейнасцю ў галіне журналістыкі, удзельнічаю ў разнастайных канферэнцыях і конкурсах, у тым ліку міжнародных, і знаходжусь ў пошуку новых тэм для даследаванняў. Пры гэтым вельмі важна, калі побач з табой выкладчык, здольны параіць і скіраваць у патрэбнае рэчышча. Для мяне гэта Ганна Іванаўна Басава – мой навуковы кіраўнік.

Пераканана, што гады вучобы ва ўніверсітэце – гэта падзея, якой няма роўных, адзнака і падарунак лёсу.

Паводле інфармацыі ўпраўлення па выхавальнай рабоце з моладдзю



Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для **гарманічнага ўсебаковага развіцця і ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў і захапленняў**, неабходных для фарміравання іх паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, прававая пісьменнасць, культура, псіхалагічнае і эмацыйнае развіццё актыўна культывуюцца ў БДУ.

У БДУ кожны студэнт можа стаць сапраўдным лідарам, рэалізаваць свае здольнасці на карысць універсітэта і грамадства.

Правяць свае здольнасці і асабістыя якасці студэнты могуць, прымаючы ўдзел ў разнастайных конкурсах, віктарыях і праектах, якія праводзяцца ўпраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю.

Наладжана і дынамічна развіваецца моладзевая супрацоўніцтва з ВУН Рэспублікі Беларусь і краін СНД. Стаў добрай традыцыяй удзел студэнтаў БДУ ў міжнародных канферэнцыях і семінарах па моладзевай праблематыцы. Студэнты БДУ з'яўляюцца арганізатарамі розных міжнародных з'ездаў і канферэнцый.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСМ» БДУ не проста арганізуе мерапрыемствы, яна ўмацоўвае традыцыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, праводзіць мерапрыемствы, якія сталі візіткамі БДУ. Конкурс на найлепшую пярвічную арганізацыю факультэта «Стань найлепшым!», грамадска-асветніцкая акцыя «Універсітэт – твой крок у будучыню», «Кубак першакурснікаў» і «Студэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», прэс-цэнтр БРСМ БДУ, студэнцкі цэнтр занятасці – тут кожны можа знайсці занятка даспадобы.

Паспрабаваць свае сілы ў распрацоўцы і рэалізацыі моладзевых праектаў па арганізацыі ўніверсітэцкага і факультэцкага вольнага часу можна ў грамадскім аб'яднанні «Студэнцкі саюз БДУ». Праекты: агляд-конкурс «Капуснік», «Студэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ», танцавальна-касцюміраваная праграма «Баль БДУ», «Фотагалерэя «Універсітэт – гэта мы!», «Мая школа» і іншыя, якія атрымалі фінансавую падтрымку БДУ як пераможцы конкурсу «Найлепшы моладзевы праект», адкрытыя для студэнтаў і чакаюць новых удзельнікаў.

Савет старастаў БДУ спрыяе

адаптацыі студэнтаў малодшых курсаў да новых умоў і патрабаванняў адукацыйнага працэсу ўніверсітэта, аператыўна асвятляе падзеі вучэбнага, навукова-даследчага і грамадскага жыцця БДУ. Усе старасты навучальных груп першага курса праходзяць навучанне на выязным семінары «Ты стараста!», а студэнты старэйшых курсаў могуць прыняць удзел у т'ютарскім праекце «Студэнцкая куратарская служба».

Разам са **студэнцкім саветам па якасці адукацыі** студэнты маюць магчымасць уплываць на працэс кіравання адукацыйнай сістэмай БДУ, распрацоўваць рэкамендацыі па аптымізацыі адукацыйнага працэсу.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ арганізуе працу груп «Здароўе», праводзіць кансультацыі па сацыяльных пытаннях і матэрыяльным становішчы студэнтаў, семінары па працаўладкаванні і размеркаванні маладых спецыялістаў, ажыццяўляе грамадскі кантроль арганізацыі харчавання, засялення студэнтаў у інтэрнаты, захавання правілаў унутранага распарадку.

Дзейнасць грамадскага аб'яднання **«Саюз жанчын Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»** ажыццяўляецца па напрамках «Здароўе жанчыны – здароўе нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жаночае лідарства», што актуалізуе важныя для моладзі пытанні.

Вялікай папулярнасцю ў студэнцкай моладзі карыстаюцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дню абароны Айчыны, Дню Перамогі, Дню памяці студэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, арганізаваныя **саветам ветэранаў БДУ**.

Формы ўдзелу студэнтаў у грамадскім жыцці БДУ, па сутнасці, сталі дадатковымі адукацыйнымі тэхналогіямі, накіраванымі на станаўленне спецыяліста, грамадзяніна, патрыёта.

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК

Агульным домам для прыблізна 6 тыс. іншагарадніх навучэнцаў, якія пражываюць у 7 інтэрнатах, стаў студэнцкі гарадок. Шмат што ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць самі студэнты. Студэнцкі саветы інтэрнатаў, аператыўныя атрады інтэрнатаў, савет па прафілактыцы парушэнняў правілаў пражывання ў інтэрнатах для навучэнцаў БДУ, грамадская інфармацыйная служба, студэнцкая творчая лабараторыя, студэнцкі спартыўна-турысцкі клуб, студэнцкая служба бяспекі – органы студэнцкага самакіравання ў студэнцкім гарадку. У вольны час студэнты маюць магчымасць займацца ў 7 гуртках і клубах па інтарэсах, 11 спартыўных секцыях.

Дзякуючы наяўнасці лакальнай камп'ютарнай сеткі і ўтульных пакояў для самападрыхтоўкі студэнты маюць магчымасць якасна рыхтавацца да заняткаў і іспытаў.

Прадэманстраваць сваю сілу, спрыт і хуткасць студэнты могуць падчас спартыўных спаборніцтваў па футболе, валеболье, настольным тэнісе і інш. Весела і з карысцю правесці вольны час у турысцкіх паходах і экскурсійных паездках. Пастаяць за гонар роднага інтэрната можа кожны студэнт, прыняўшы ўдзел у штогадовай спартакіядзе паміж інтэрнатамі БДУ, а паспаборнічаць з супрацоўнікамі студэнцкага гарадка – у рамках Кубка дырэкцыі.

Фестываль студэнцкай творчасці студэнцкага гарадка дае выдатную магчымасць стаць не толькі глядачом, але і непасрэдным удзельнікам яркіх культурна-масавых мерапрыемстваў: конкурсу студэнцкай песні «Срэбныя струны», шоу-конкурсаў «Супермен», «Міс Вясна», «Зорная пара», Кубка КВЗ, кулінарных конкурсаў, турніраў па інтэлектуальных гульнях, выстаў студэнцкай творчасці, міжуніверсітэцкага фестывалю нацыянальных культур і многіх іншых.

Сумесная дзейнасць студэнтаў і супрацоўнікаў студэнцкага гарадка накіравана на тое, каб зрабіць інтэрнаты домам – камфортным, утульным, поўным добра і цеплыні.

КУЛЬТУРА

Важнай часткай адукацыйнага працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтычнае, духоўна-маральнае выхаванне навучэнцаў, далучэнне іх да культурных каштоўнасцяў, развіццё

творчага патэнцыялу. Таленавітых студэнтаў чакаюць у творчых калектывах **упраўлення па справах культуры**, а гэта: заслужаны аматарскі калектыв РБ фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш», заслужаны аматарскі калектыв РБ ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла, народны фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта», народны музычны тэатр-студыя «На філфаку», народны драматычны тэатр «На балконе», Клуб інтэлектуальных гульняў, Клуб вясёлых і знаходлівых. Цікавасць моладзі да творчасці рок-гуртоў перарасла ў штогадовы фестываль «Такія пернікі», прысвечаны авангарднай музыцы. Лаўрэатамі фестывалю эстрады БДУ станавіліся вядомыя сёння эстрадныя выканаўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, Аляксандр Заўгародні, гурт «Лайт-сайд», Ягор Ваўчок, Улад Чыжыкаў і інш. Студэнцкія традыцыі КВЗ трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Універсітэцкая каманда неаднойчы станавілася пераможніцай гэтай гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» рух у Беларусі. Сёння далёка за межамі Беларусі ведаюць пра міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар», які праходзіць на сцэнічных пляцоўках універсітэта і г. Мінска. У 2013 г. у ім прынялі ўдзел больш за 25 калектываў з 19 краін свету. Фестываль імкнецца прадэманстраваць найлепшыя дасягненні ўніверсітэцкіх і моладзевых аматарскіх тэатраў. Добрай традыцыяй стала правядзенне ва ўніверсітэце міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-кветка» ў дні святкавання перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Форум спрыяе духоўнаму выхаванню моладзі і накіраваны на захаванне і развіццё найлепшых традыцый беларускай і сусветнай харавой творчасці.

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Студэнты БДУ могуць займацца любым з 23 відаў спорту, якія куруюць педагогі кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Спартыўны клуб праводзіць агульнаўніверсітэцкія спартакіяды, спартыўныя святы і іншыя масавыя фізкультурныя мерапрыемствы, якія стымулююць развіццё спаборніцкага руху, ствараючы ўмовы для паўнавартаснага і рознабаковага

развіцця асобы. У 2011 г. зарадзілася новая традыцыя – правядзенне спартакіяды адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату.

Толькі ў 2008–2010 гг. у групах спартыўнага ўдасканалення атрымалі разрады больш за 350 чалавек, якія раней не мелі спартыўнай кваліфікацыі, больш за 150 чалавек яе павысілі. За гэты ж перыяд студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта больш за 100 разоў падымаліся на найвышэйшы прыступкі пастаментаў гонару рэспубліканскіх спаборніцтваў. На спаборніцтвах сусветнага і еўрапейскага ўзроўню заваявана 33 медалі, з іх 15 бронзавых, 10 сярэбраных і 8 залатых. На Алімпійскіх гульнях у Пекіне і Лондане студэнты-спартсмены БДУ ўзялі два бронзавыя і адзін сярэбраны медаль.

Важным фактарам добрага самаадчування студэнтаў з'яўляецца псіхалагічны стан. Атрымаць дадатковыя веды ў галіне псіхалогіі, псіхалагічную дапамогу і падтрымку сацыяльных праектаў можна, звярнуўшыся ў **псіхалагічную службу БДУ**. Са студэнтамі і для студэнтаў дыпламавання, крэатыўныя і захапленыя сваёй справай спецыялісты псіхалагічнай службы праводзяць фестываль практычнай псіхалогіі, дні псіхалогіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне, сацыяльна-псіхалагічныя трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, творчыя майстэрні.

Студэнты маюць магчымасць набыць псуцёўкі ў студэнцкі **санаторый-прафілактычны БДУ**. Тут прапануюцца паслугі электралячэння, святлолячэння, агульнага ультрафіялетавага апрамянення (фатарый), інгалятар, масаж, прыём лячэбных ваннаў, лячэбных катэіляў, заняткі лячэбнай фізкультурай.

Для правядзення спартыўна-аздараўленчых мерапрыемстваў, адукацыйных канферэнцый і семінараў, арганізацыі адпачынку гасцінна адчыняе дзверы **спартыўна-аздараўленчы комплекс БДУ «Брыгання»**. Там можна адпачыць з сябрамі, сям'ёй, атрымаць асалоду ад лясных маляўнічых пейзажаў і вадаспадаў. У распараджэнні адпачывальнікаў валебольныя, баскетбольныя і футбольныя пляцоўкі, спартыўныя трэнажоры, зала гульнявых відаў спорту, плавальны басейн, бильярдныя залы.

STARTUP ДЛЯ ПРАДПРЫМАЛЬНАЙ МОЛАДЗІ

Цэнтр інавацыйных ідэй і праектаў Startup, які быў адкрыты ў БДУ 19 снежня 2013 года, можа стаць карысным не толькі для студэнтаў, але і для школьнікаў, якія скіравалі свае позіркі ў бок нашай установы вышэйшай адукацыі.

Стартап пад сваёй назвай мае на ўвазе магчымасць старту або запуску ідэй. Ідэя, якая для многіх здаецца неверагоднай, спецыялістам можа падацца каштоўнай. Інвестары ж існуюць для таго, каб даць сродкі на яе ажыццяўленне.

Нагадаем, што цэнтр інавацыйных ідэй і праектаў Startup пачаў дзейнічаць у рамках праекта «Між-універсітэцкія стартап-цэнтры па развіцці і прасоўванні інавацый студэнтаў» (SUCSID) праграмы Еўрапейскага саюза TEMPUS і рэалізуецца кансорцыумам партнёраў з краін ЕС і СНД у складзе 16 ВНУ. Новая структура мае на мэце праз трэнінгі і курсы навучыць тых, хто паступіў ў БДУ, генерываць новыя ідэй, ствараць і ўкараняць інавацыйныя распрацоўкі ў вытворчасць і сацыяльную сферу. Наваспечаныя стартап-праекты затым будуць выкладзены на сайце Startup і ўтвораць своеасаблівую базу ідэй для інвестараў.

НАВУКОВЫЯ РАСПРАЦОЎКІ – У ВЫТВОРЧАСЦЬ

На сёння БДУ мае вопыт стварэння інтэлектуальнага прадукту і яго ўкаранення ў вытворчасць студэнцкімі навукова-даследчымі лабараторыямі, якіх у нашым універсітэце 38. Яны працуюць у розных навуковых кірунках ад матэматычнага і камп'ютарнага мадэлявання разнастайных працэсаў у прыродзе і тэхніцы да даследавання актуальных пытанняў літаратурна-мастацкай крытыкі. Цяпер СНДЛ непасрэдна праз Startup могуць прапаноўваць свае ідэй і распрацоўкі для выкарыстання на прадпрыемствах.

Цікава, што з мэтай прыцягнення матываваных абітурыентаў на прыродазнаўчыя спецыяльнасці ў гэтым годзе БДУ сумесна з Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі і Паркам высокіх тэхналогій арганізаваў **Форум моладзевай навукі**. У яго рамках для школьнікаў з усіх абласцей краіны быў наладжаны навукова-інжынерны конкурс «Intel International Science and Engineering Fair 2014», які добра ўпісаўся ў ідэалогію стартап-цэнтра. Школьнікам патрэбна было не толькі прадставіць сваю інтэлектуальную ідэю, але і паспрабаваць увасобіць яе ў рэальны прадукт. Юныя навукоўцы падрыхтавалі даследаванні па

біялогіі, экалогіі, энергазахаваальных тэхналогіях, хіміі, інфарматыцы, матэматыцы, фізіцы, электратэхніцы і механіцы. Прыемна адзначыць, што навучэнцы Ліцэя БДУ таксама апынуліся ў ліку пераможцаў конкурсу. Адзінаццацікласнікі *Андрэй Ільін* і *Уладзіслаў Паўловіч* узнагароджаны дыпламам I ступені ў секцыі «Інфарматыка». Дыпламам I ступені і спецыяльным прызам Ельскай навукова-інжынернай асацыяцыі (ЗША) атрымаў даследаванне дзесяцікласніка ліцэя *Івана Саечнікава*. У секцыі «Фізіка» дыплом II ступені атрымала адзінаццацікласніца *Юлія Людчак*. Цікава, што для школьнікаў, якія прыехалі з іншых рэгіёнаў Беларусі, былі арганізаваны экскурсіі па розных факультэтах нашага ўніверсітэта. Напрыклад, на біялагічным факультэце яны наведалі заалагічны музей, аранжарэю трапічных і субтрапічных раслін, лабараторыю кафедры біяхіміі. На геаграфічным факультэце ім паказалі музей землярэўства, на факультэце радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій – Цэнтр аэракасічнай адукацыі, а таксама лабараторыю мікрапрацэсарных сістэм і лабараторыю «НТЛаб сістэмы – ФРКТ БГУ» і г. д. Патэнцыйныя абітурыенты БДУ змаглі ўважліва ўбачыць, што ў нашым універсітэце практычныя навыкі студэнтаў лічацца важнай акалічнасцю.

СТАРТАПЫ І СУПРАЦОЎНІЦТВА

Вопыт працы з ініцыятыўнымі школьнікамі ў БДУ мае Школа менеджменту і прадпрымальніцтва для моладзі, у якой вучаць наладжваць уласную справу пачынаючы са школьнай парты. Выніковая абарона праектаў яе слухачоў па сутнасці з'яўляецца стартапам з усімі ўласцівымі для яго асаблівасцямі: прэзентацыяй, журы, бізнесменамі, якія могуць выступіць у ролі патэнцыйных інвестараў і г. д. Яшчэ адной структурай у складзе БДУ, якая дапамагае стартапам, лічыцца IT House. Адным з галоўных кірункаў яго дзейнасці з'яўляецца распрацоўка студэнтамі камп'ютарных гульняў.

Чакаецца, што ўсе на працоўкі гэтых структур будуць удала выкарыстаны ў цэнтры інавацыйных ідэй і праектаў Startup, які выступае на міжнароднай пляцоўцы стартапаў ад імя БДУ.

Каб праводзіць трэнінгі і бізнес-гульні ў стартап-цэнтры, выкладчыкі БДУ стажыруюцца ў краінах, якія ўдзельнічаюць у праекце SUCSID – у Францыі, Партугаліі.

ЗАРЭГІСТРАВАЦА І СТАЦЬ РЭЗІДЭНТАМ

Каардынатар стартап-цэнтра Наталля Раманава гаворыць, што, зарэгістраваўшыся на сайце, любы малады чалавек можа стаць яго

рэзідэнтам. Выйсці на банер стартап-цэнтра пакуль можна праз агульнаўніверсітэцкі сайт www.bsu.by. Форма для рэгістрацыі даволі простая: трэба ўказаць свае асабістыя і кантактныя звесткі, уласныя інтарэсы і спадзяванні, а таксама адзначыць мерапрыемствы стартап-цэнтра, якія б вы хацелі потым наведаць.

За некалькі месяцаў існавання Startup на яго сайце зарэгістраваліся каля 40 чалавек. Гэта ў сваёй большасці студэнты 4 і 5 курсаў розных факультэтаў БДУ, якія ўжо пачалі задумвацца, як прымяніць атрыманыя ва ўніверсітэце веды на практыцы. Іх колькасць кожны дзень павялічваецца. Новых членаў актыўна запрашаюць групы, створаныя ў такіх сацыяльных сетках, як «УКантакце» і Facebook. Бо навучанне ў стартап-цэнтры БДУ не за гарамі. Ужо ў красавіку гэтага года пачнуцца заняткі па пяці курсах: асновы прадпрымальніцтва, абарона інтэлектуальнай уласнасці, інавацыйны менеджмент, лідарства і бізнес-планаванне.

Каб стварыць перадумовы для надання БДУ статусу «прадпрымальнага ўніверсітэта», якім ён на самарэч і з'яўляецца, прыйдзеца нямаля папрацаваць.

Ганна ЛАГУН

*Поўную версію дадзенага матэрыялу чытайце на www.gazeta.bsu.by

БДУ адкрыты для ўсяго свету

Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў кожнай дамоў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і замежнымі ВНУ і **прадугледжвае навучанне ў ВНУ-партнёрах на працягу 1–2 семестраў** па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі. БДУ мае больш за **300 дамоў аб супрацоўніцтве**, многія з якіх актыўна рэалізуюцца.

На дзяржаўным узроўні праграмы абмену ажыццяўляюцца з Казахстанам, Кыргызстанам, Туркменістанам, Літвой, Славакіяй, Кітаем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага супрацоўніцтва БДУ праграмы абмену студэнтамі ажыццяўляюцца з

ВНУ Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Балгарыі, Сербіі, Галандыі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: *Енскі ўніверсітэт імя Ф. Шылера* вылучае 2 гадавыя стыпендыі, *Рурскі ўніверсітэт г. Бохума* вылучае 3 гадавыя стыпендыі, *Лейпцыгскі ўніверсітэт* 2–4 се-

местравыя стыпендыі. Штогод дэканаты ўсіх факультэтаў адбіраюць 3–4 найлепшых студэнтаў для інтэнсіўнага навучання нямецкай мове на працягу навучальнага года. Па выніках моўнага тэсту 12–14 студэнтаў адбіраюцца для абмену. Механіка-матэматычны факультэт БДУ ажыццяўляе нямецкамоўную праграму падрыхтоўкі студэнтаў па камп'ютарнай матэматыцы сумесна з *універсітэтам Магдэбурга*. Адбіраюцца абмены таксама і з універсітэтам г. Лейпцыга.

Расія: *Сеткавы ўніверсітэт СНД, Цюменскі дзяржаўны ўніверсітэт*.

Украіна: *Львоўскі нацыянальны ўніверсітэт*.

Чэхія: *Карлаў універсітэт, універсітэт імя Т. Масарыка*.

Швецыя: *FOJO інстытут павышэння кваліфікацыі журналістаў*.

З універсітэтам **Польшчы** актыўна супрацоўнічаюць гуманітарныя факультэты. Партнёрамі БДУ з'яўляюцца: *універсітэт імя М. Кюры-Складоўскай г. Любліна; Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты*. Студэнты выязджаюць у Польшчу для навучання на працягу семестра і моўнай практыкі.

Для студэнтаў-філолагаў прадугледжаны кароткатэрміновыя стажыроўкі і ўключанае навучанне ў **Чэхіі, Балгарыі, Сербіі і Украіне**.

Студэнты, якія вывучаюць кітайскую мову, могуць удзельнічаць у праграмах абмену з кітайскімі ўніверсітэтамі ў рамках

міжведамаснай дамовы з **КНР** і партнёрскіх пагадненняў. Кожны год да 20 студэнтаў ФМА і філалагічнага факультэта накіроўваюцца на навучанне ва ўніверсітэты Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць карэйскую або японскую мовы, могуць выехаць на навучанне ва ўніверсітэты *Чон Бук, Кукмін і Хан-кук (Карэя)* і *ўніверсітэт Васэда (Японія)*.

Усяго штогод на стажыроўкі за мяжой з адукацыйнымі і навуковымі мэтамі выязджаюць да 350 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы абменаў вызначаюцца краінамі і ВНУ-партнёрамі. <http://www.bsu.by/Cache/Page/207933.pdf>

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

«Рынак» **фінансавай дапамогі адукацыі і навуцы** велізарны. На ім дзейнічаюць розныя буйныя навуковыя фонды, стыпендыяльныя праграмы замежных дзяржаў, праграмы міжнародных арганізацый.

«ЭРАЗМУС МУНДУС» У БДУ

З 2007 г. БДУ прымае актыўны ўдзел у праграме акадэмічных абменаў «Эразмус Мундус», якая фінансуецца са сродкаў ЕС. На дадзены момант БДУ прымае ўдзел у **сямці праектах** праграмы. Студэнты, магістранты, аспіранты, маладыя



навукоўцы і супрацоўнікі ўніверсітэта маюць магчымасць прайсці навучанне ў адной са шматлікіх еўрапейскіх ВНУ, якія з'яўляюцца партнёрамі кансорцыумаў праектаў гэтай праграмы, тэрмінам ад 1 меся-

ца да 3 гадоў (у залежнасці ад тыпу мабільнасці).

За перыяд 2007–2013 гг. у праграме ўзялі ўдзел звыш 200 навучэнцаў і выкладчыкаў БДУ.

Геаграфія акадэмічных абменаў у рамках міжуніверсітэцкіх дамоў і праграмы «Эразмус Мундус» у асноўным уключае еўрапейскія краіны – Германію, Польшчу, Іспанію, Італію, Чэхію і інш. У гэтым напрамку, як правіла, выязджаюць студэнты, якія вывучаюць замежныя мовы, юрыспрудэнцыю, эканоміку, міжнародныя адносіны, сацыяльна-гуманітарныя навукі.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАў ТЭХНІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯў

Праграма IAESTE дае студэнтам 3–4 курсаў, навучанне якіх звязана

з тэхнічнымі навукамі – фізікай, хіміяй, інфарматыкай, а таксама біялогіяй, экалогіяй, фармацэўтыкай, сельскай гаспадаркай і іншымі спецыяльнасцямі, магчымасць прайсці за мяжой стажыроўку працягласцю ад 1 да 4 месяцаў у перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 2002 г. За гэты час ёю скарысталіся больш за 40 студэнтаў.

СЕТКАВЫ УНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага ўніверсітэта СНД» з'яўляецца распрацоўка і ўкараненне аналага праграмы «Эразмус Мундус» у рамках адзінай (агульнай) адукацыйнай прасторы дзяржаў-удзельніц СНД.

Праект накіраваны на арганізацыю і рэалізацыю высакаякасных сумесных магістарскіх пра-

грам, умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі і садзейнічанне абмену аспірантамі, правядзенне сумесных навуковых даследаванняў з мэтай падрыхтоўкі кандыдацкай дысертацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1 год навучання праходзіць у адной з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыянальным універсітэце (БДУ). Па выніках дзяржаўнай атэстацыі па сумеснай праграме навучэнцы атрымліваюць дакументы аб вышэйшай прафесійнай адукацыі дзяржаўнага ўзору кожнага з універсітэтаў-партнёраў, у якіх праходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю глядзіце на сайце БДУ www.bsu.by – рубрыка «Міжнародная дзейнасць».

Як вас прывабіць?

Студэнцтва – вясёлая пара. Спраўдзіць гэту агульнавядомую ісціну дапаможа **факультэцкі фальклор**: анекдоты, байкі, забаўныя выказванні выкладчыкаў і «ляпсусы» студэнтаў...

АНЕКДОТЫ

АД ФІЗІКАЎ

Калі фізіку трэба даследаваць устойлівасць стала на чатырох ножках, то спачатку ён разгледзіць стол без ножаў, затым – стол з бясконцай колькасцю ножаў, а рэшту жыцця выдаткуе на даследаванне агульнага выпадку ўстойлівасці стала з п ножкамі.

Са зборніка «Фізікі жартуюць».

Колькі трэба фізікаў-тэарэтыкаў, каб укруціць лямпачку?

– Мінімум тры: адзін піша тэорыю ўкручвання лямпачак, другі піша разгромную рэцэнзію на тэорыю ўкручвання лямпачак, а трэці шукае лабаранта, які ўкруціў бы лямпачку...

– У чым сіла, брат?

– У грашах.

– Вось і мой брат гаворыць, што ў грашах! А сіла – яна ў ньютонх!

Хімік, фізік, матэматык і філолаг атрымалі заданне вымераць вышыню вежы з дапамогай барометра.

1. Хімік вымераў ціск каля падножжа вежы і на страсе і высветліў, што яе вышыня ад 0 да 100 метраў.

2. Фізік скінуў барометр са страхі, замераў час падзення і вылічыў, што вышыня вежы ад 60 да 70 метраў.

3. Матэматык вымераў вышыню барометра, даўжыню ценю барометра і даўжыню ценю вежы, вылічыў тангенс вугла і высветліў, што вышыня вежы ад 63 да 64 метраў.

4. Філолаг прадаў барометр, нападў на выгандляваныя грошы вяртаўніка, і той распавёў яму, што вышыня вежы 63 метры 40 сантыметраў.

Сустракаюцца некалькі фізік і матэматык. Фізік пытае:

– Слухай, чаму ў цягніка колы круглыя, а калі ён едзе, яны стукаюць?

– Гэта элементарна, фізік. Формула круга – πR^2 , дык вось якраз гэты квадрат і стукае.

Сустракае фізік свайго таварыша, той яму гаворыць:

– Мне тут такі класны анекдот распаўялі: «Бяжыць мышка па краі абрыву: пі-пі-а-а-а-а-а!!!».

– Ну і што асаблівага – звычайны эффект Доплера, – адказвае фізік.

Рэктар універсітэта праглядзеў каштарыс, які яму прынёс дэкан фізфака, і, уздыхнуўшы, сказаў:

– Чаму гэта фізікі заўсёды паграбуюць такое дарагое абсталяванне? Вось, напрыклад, матэматыкі просяць толькі грошы на паперу, алоўкі і гумкі.

І, падумаўшы, дадаў:

– А філосафы, тыя яшчэ лепшыя. Ім нават гумкі не патрэбныя.

Лекцыя па вышэйшай матэматыцы. Выкладчык піша на дошцы мудрагелістую формулу і, паварочваючыся да залы, гаворыць:

– Фігура, намалёваная па дадзенай формуле, будзе мець выгляд пясочнага гадзінніка.

З залы:

– Якую форму?

Выкладчык без ценю ўсмяшка:

– Ну, гіпербалічны параболаід.

З залы:

– Зараз зразумела.

АД ГІСТОРЫКАЎ

Гісторыя пачынаецца тады, калі ўжо нічога немагчыма правесці.

Цяжка змяніць будучыню, яшчэ цяжэй сучаснасць. Лягчы за ўсё змяніць мінулае...

Археалагічны парадокс: найбольшы ўклад у стварэнне «культурнага пласта» ўносяць найменш культурныя індывіды.

Размаўляюць двое гісторыкаў:

– Кажуць, знакамётам Галілея належыць крылатая фраза: «І ўсё-такі яна круціцца!» – якую ён вымавіў перад інквізіцыяй, не зракаючыся свайго пераканання ў тым, што Зямля круціцца вакол Сонца?

– На жаль, калега, гэта гістарычны міф. Мудры Галілея ўсё-такі зрокся сваіх перакананняў, вымавіўшы пры гэтым іншую фразу: «Хочаш жыць – умеі круціцца!»

АД ЖУРНАЛІСТАЎ

Журналіст:

– Я прыйшоў узяць у вас інтэрв'ю.

Вядомы дзяржаўны дзеяч:

– Ды напішыце самі, потым дайце яго мне на прагляд.

– Калі ласка, вось яно, азнаёмцеся.

– Скажыце, – дапытваецца малады пісьменнік у рэдактара, – а ці ёсць наогул надзея, што мой апоўвед з'явіцца ў вашым часопісе?

– Ну, зразумела. Усе людзі смяротныя, і я не вечны...

У кабінце рэдактара ідзе абмеркаванне свежых рэпарцёрскіх матэрыялаў:

– Братка, – звяртаецца рэдактар да рэпарцёра, – ты проста малайчына! Даў такі выдатны загаловак.

– Дзякуй.

– Да яго б яшчэ рэпартажык...

АД ЭКАНАМІСТАЎ

Эканаміст вырашыў наведаць свой інстытут. Яму захацелася даведацца, якія зараз пытанні задаюць на іспытах. Як жа ён здзівіўся, даведаўшыся, што яны такія ж, як і дзесяць гадоў назад.

– Пытанні тыя ж, адказы змяніліся, – растлумачыў стары прафесар.

Першае правіла пераходнай эканомікі:

– На кожнага эканаміста знойдзецца эканаміст такой жа велічыні з процілеглым меркаваннем.

Другое правіла пераходнай эканомікі:

– І абодва яны не маюць рацыі.

Кажуць, што першым эканамістам быў Калумб. Калі ён адправіўся адкрываць Амерыку, ён



не ведаў, куды накіроўваецца. Калі ён яе дасягнуў, ён не ведаў, дзе знаходзіўся. І ўсё гэта ён зрабіў на дзяржаўныя сродкі.

АД ЮРЫСТАЎ

Сустракаюцца два юрысты.

– Дабрыдзень, як я рады з вамі пазнаёміцца, я столькі чуў пра вас!

– Ці мала што балбочуць людзі. А вы паспрабуйце даказаць!

У чым розніца паміж добрым і дрэнным юрыстам?

Дрэнным юрыст можа валакіціць справу некалькі гадоў. Добры юрыст можа рабіць гэта значна даўжэй.

АД ПСІХОЛАГАЎ

– Што такое парапсіхалогія?

– Гэта калі заходзіш у кабінет, а там сядзяць два псіхолагі.

Стаяць два псіхааналітыкі. Адзін паднімае галаву і, глядзячы на неба, прамаўляе:

– Неяк пахмурна сёння.

Другі, зазіраючы яму ў вочы:

– Ты хочаш пагаварыць пра гэта?

– Ура, доктар, Вашы сеансы падзейнічалі!!! Я ўпэўнены, што змагу перамагчы свой пэсімізм і адкіну думкі пра самазабойства!

– Што здарылася?

– Сёння раніцай мой бутэрброд зваліўся маслам уверх!!!

– Э-э-э не, Вы яго проста не з таго боку намазалі.

ВЫРАЗЫ ВЫКЛАДЧЫКАЎ:

ГІСТФАК

Панфілаў У. А.: «Тут не толькі пальцы ў разетку ткнуць, тут іншыя рэчы».

Аргучынаў Г. К.: «Спрэчка павінна быць паважлівай, тактоўнай, а не па прынцыпе: «Сам казёл!», «Мой сантэхнік гаворыць: «Усё цячэ... і нічога не змяняецца», «Я вам даў не ўсё, яшчэ можна прадумаць».

Плавінскі А. М.: «У мяне ёсць нядобрая звычка: я чытаю рэфераты, таму вы таксама чытайце».

Раманоўскі І. Ф.: «Малады чалавек піша ў сачыненні: «Вольга з Дуброўскім мелі зносіны праз дупло».

Любы А. У.: «Езуіты вучылі па-



польску, але думалі, што вучаць па латыні».

«Прыехаў да бабулі, паставіў сабе фанетыку – ідэальны беларус».

Пісараў В. М.: «У ноч з 30 на 4 чэрвеня».

Корзун М. С.:

Быў іспыт у завочнікаў, і я запытаў пра валхвоў, а студэнт-завочнік адказвае і на «жрэчество» кажа «жрэчество». Я пачуў, і настрой у мяне быў такі, што не хацелася яго збянтэжыць, ды і ўсё астатняе ён правільна адказаў. Я вырашыў высветліць, ці выпадкова ў яго вырвалася, і задаў астатнія пытанні так, што трэба было гэта слова яшчэ раз ужыць. Высветлілася, што не выпадкова... тры разы яшчэ паўтарыў.

Фядосік В. А.:

1. «...ішлі на вайну з-за грошай: то жонцы сукенку трэба набыць, то сыну – камп'ютар...»

2. «...старажытныя грэкі клаліся пад танкі...»

3. «Гамер існаваў, пра гэта сведчыць ягоны бюст на нашай кафедры».

Студэнт-завочнік пытае шлях:

– Дзе кафедра?

– Якая кафедра?

– Гістарычная...

ЖУРФАК

Самусевіч В. М.: Мой мабільны тэлефон – 5** – ** -03. Калі будзе зусім дрэнна, набірайце проста 03.

Касько У. К.: Прыгожае прозвішча. Але не такое прыгожае, як маё.

Драбень Ф. М.: Я ведаю, што ў вас шмат літаратуры, але маю трэба прачытаць.

Градзюшка А. А.: У Хойніках усім месца хопіць.

Прановіч Т. І.: Як гэта вас прывабіць, каб вы слухалі? Хіба станчыць?..

Ад студэнтаў:

Здаваў Дасеавай экзамен

Як зваць Гарэцкага, забыў

Праз месяц ля дзявярай

ваенкамата

Успомніў, што Максім

ФПМІ

Сыроід Ю. Б.:

– Гэта экспанента ў два разы большая за нуль.

– У нас апарат ужо моцна развіты.

– Што мы робім з гэтым інтэгралам? Мы абразаем яму асаблівасці...

Матвееў Г. В.:

– Што такое алгебра? Гэта зусім не тое, што вы думаеце!

– Тое, што я гавару правільна, мая годнасць, прычым адзіная.

– Перш чым фармуляваць гэтую ўласцівасць, я растлумачу яе на словах.

– Гэтыя аксіёмы настолькі простыя, што я не магу іх даказаць.

– Пасля перапынку я вам дакажу, чаму круг выглядае больш круглым, чым трохвугольнік.

– Я вось тут заўважыў: студэнт з набліжэннем да дошкі катастрофічна тупее... А я вось усё жыццё стаю каля дошкі!

Левакоў А. А.:

– Добра. Сядайце... Дрэнна!

Дзяўчыне: Скажыце, калі ласка, умовы існавання лакальнага экстрэмуму... Як? Вы не ведаеце? З вамі нават і размаўляць няма пра што!

– Функцыя любой лічбы раздыферэнцыруемая, і нават больш.

Вядзернікаў С. В.:

– Я настолькі спрасціў доказы гэтай тэарэмы, што яна перастала што-небудзь даказваць.


– Пачакай за калідорам.

– Сёння вы ўбачыце, што ўсё, што я вам сёння гаварыў, мае здаровы сэнс!

Хіба станчыць?..

Сацыяльныя сеткі як магніт

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імкнецца быць бліжэй да сваіх студэнтаў, калегаў, выпускнікоў. Зараз нас аб'ядноўвае скарот «БДУ» не толькі ў рэальным жыцці, але і ў віртуальнай прасторы мы заўсёды разам. **Універсітэт афіцыйна, але не афіцыйна прадстаўлены ва «УКантакце», Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin.com, маеца свой канал на Youtube**, ёсць мноства супольнасцяў факультэтаў, кафедраў, груп, інтэрнатаў універсітэта.



Кожны конкурс, які праводзіцца ў сацыяльных сетках БДУ, набірае вялікія абароты. Бо тут кожны можа быць калі не прамым удзельнікам, то чалавекам, ад галасу якога залежыць рашэнне пра пераможцаў. «Заліковы выкладчык БДУ» – выдатная магчымасць сказаць «дзякуй» любімай настаўніцы і галасаваннем выбраць самага годнага. Універсітэцкі конкурс «Студэнт года БДУ» мае вэб-працяг: пераможцы намінацыі «Лідар» становяцца ўдзельнікамі *інтэрнэт-конкурсу «Лідар БДУ»*.

У кожным конкурсе відаць адлюстраванне ўдзячнасці роднаму ўніверсітэту. Так, у конкурсе «*Міс Лета БДУ*» пераможца намалювала

прывячэнне альма-матар прама на пяску. Конкурсы, прысвечаныя Дню ўсіх закаханых («*Да БДУ з любоўю*») і Дню маці («*Ты самая-самая*») напоўнены прызнаннем да блізкіх, у тым ліку і да ўніверсітэта. У лістах чытаем:

Да, любім мы!
Скрываць не станем,
Зачем таіць в себе любовь?
Сказаць хотім,
Что БГУ по праву,
Достоин самых лучших слов.

Нам заўсёды вельмі прыемна чуць шчырыя водгукі нашых бязмерна таленавітых, творчых і дзейных студэнтаў, вартых самых вялікіх поспехаў.

ПАДСЛУХАЛІ НА «ПАДСЛУХАНА»

Студэнты ўсё часцей абменьваюцца факультэцкімі жартамі менавіта ў сацыяльных сетках. Свае «экзэрсісы» яны публікуюць у аналагах расійскай групы «УКантакце» «Падслухана». Мехмат, гумфак, ФПМІ, журфак і шматлікія іншыя – пра кожны з гэтых факультэтаў у нас склалася пэўнае ўражанне. Але асабліва нам запамніліся хімічны і юрыдычны факультэты. Іх студэнты вылучыліся самымі смешнымі жартамі. Прапануем вам пазнаёміцца з «фальклорам» розных факультэтаў БДУ, тут усё, што мы падслухалі на «Падслухана».

ГІСТФАК

Калі мне сніцца Джэніфер Эністан, мяне выклічуць на семінары.

Мая дзяўчына пакрыўдзілася на мяне, бо я пабіў яе рэкорды ў гольфі, і зараз не размаўляе са мной.

ЛІЦЭЙ

Хацелася б даведацца, колькі сотняў ліцэістаў ідзе на ФМА.

ФМА

Я зараз у Італіі на адпачынку, у мяне мультышэнген гадавы! Прыеду ў сакавіку! Мне паралельна на расклад!

Я рады, што скончыліся вакацыі. У мяне няма мультывізы, таму я ўвесь студзень глядзеў праграму «Арол і рэшка», пабываў у 101 годзе!

– А што такое адзіны дзень інфармавання? І як ён праходзіць?

– Ходзяць чуткі...

– Гэта калі Сноўдэн інтэрв'ю дае.

У замежнікаў, калі слоўніка бракуе, у бой ідуць малюначкі. Могуць цэлую гутарку весці. Прыкалісты.

– Зрабіце падарунак на 8 сакавіка – скажыце нумар Зайцава. – Нумар Зайцава. Са святам!

ХІМФАК

Вы кажаце, што канца свету няма і не было.. Оооо, як вы памыляецеся! У мяне быў штотараз пры здачы Excel Душкевічу... «У вас засталася 30 секунд. Паспайцеся... Калі вы не выправіце памылку – мы з вамі развітаемся...» Вось гэта і ёсць канец свету!

Я ніколі не памру з голаду, бо ў клавіятуры заўсёды ёсць крошкі!

Якая непавага да хіміка, калі мы ходзім рабіць лабы па фізіцы ў склеп побач з туалетам. Трэба, каб і ў іх былі лабы па хіміі ў склепе, але побач з пакоем, запоўненым серавадародам. Хай адчуваюць пах жыцця.

А вы заўважалі, што на раскладзе няма подпісу дэкана? Такім чынам, паводле Грамадзянскага кодэкса РБ, Дэкрэта Прэзідэнта РБ аб нарматыўнай дакументацыі і Пастановы Савета Міністраў ад 2000 г. №1678/456-87, ЁН НЕСАПРАЎДНЫ.

Фармакагнозія, я цябе ненавіджу!

Часам хочацца падняцца на 7 паверх хімфака з латком яйкаў і пагуляць у «Курыную атаку» з людзьмі на Ленінградцы.

ЖУРФАК

Хачу аддаць належнае няўсладленаму герою журфака – вайфаю.

Кожную лекцыю я заканчваю расстрэлам. (с) Заяц, курс літаратуры 1920–1930-х гадоў.

Малайчына. А зараз паўтары на латыні. (с) Свораб

Хлопцы, некаж сесія не вельмі... Лепш у пагранцы або пяхоту?

Цікоцкі на лекцыях паўтарае словы. Паўтарае словы. Паўтарае словы.

– Закахалася ў хлопца на журфаку, а гэта выкладчык. Да такога жыцця мяне не рыхтавала! Вадзім Валянцінавіч, якога чорта, а?

– Нядрэнная спроба, Габі.

– Ніхто не шалее, калі адказваеш на пары Рудэнцы, а яна гаворыць: «Гэта правільна, гэта вы правільна гаворыце»? І так па сто разоў за пару.

– Павер, ты будзеш з радасцю ўспамінаць гэтыя фразы, калі яна скажа: «Няправільна».

ЮРФАК

А што, прававая інфарматыка і інфармацыйнае права – гэта не адно і тое ж? (с) Мама

– Мне здаецца, што буфетчыца да мяне няроўна дыхае. А я ж толькі другакурснік...

– Ёй патрэбныя ад цябе толькі грошы.

– Калі бачу прыгожую дзяўчыну – цячэ сліна. Я адзін такі?

– Ты не ты, калі галодны. (с)

– Распавядзіце смешныя выпадкі з вашага студэнцкага жыцця. Давайце пасмяемся разам.

– Нешта мне падаецца, што аўтар паста – дэкан.

Тое самае адчуванне, калі ты ўжо не разумееш, дзе знаходзішся – у інтэрнаце юрфака або ў псіхіятрычнай лякарні.

Прывітанне, хлопцы, якія ў вас метады для забівання чэргаў на залікі, іспыты, пытанні на семінары?

– Лішняе слова «чэргаў».

Гэты няёмкі момант, калі на пяціхвілінцы ўсё спісаў і напісаў на добрую адзнаку, а потым на гэтай жа пытанне выклікаюць адказваць вусна.

Я вельмі гультаяваты і ўжо трэці дзень думаю, што трэба падумаць пра тое, каб сабрацца падумаць пра курсавую.

ФІЛФАК

Самая сумная навіна – ужо панядзелак.

Хлопец з геафака, які выступаў з камандай КВЗ на канцэрце Філфака і сказаў «роділа!» Ты абразіў нашу альма-матар! Я прыйду на геафак і скажу, што Венгрыя – сталіца Вены, таму што ў іх адзін карань.

Бывай, сінтаксіс, спадзяюся, мы больш не ўбачымся.

Кожны дзень, выходзячы на вуліцу, лаўлю сябе на думцы, што гэтай зімой выдалася самая лепшая... вясна.

Сёння на Філфаку адключылі святло, іду я па лесвіцы ўніз з ліхтарыкам і чую: «Ты не пройдзеееш», а троху пазней пачуўся крык: «Уцякайце, дурні!» Дзякуй за настрой, людзі!

У першы ж дзень у курылцы было больш людзей, чым на занятках.

ГАЙ (ШЧОМЫСЛІЦА)

Вывучыць за 6 гадзін... Паехалі.

Хлопец, які бегае ў ласінах па інтэрнаце, ведай, ты палепшыў мой вечар!

Ведаеце праграму «Разбуральнікі легендаў» па «Дыскаверы»? Памыла галаву перад іспытам, пачуваюся гэтак жа, як тыя паддоследныя.

– Хлопцы, а біёлагі – гэта тэхнары або гуманітарыі?

– Усё вырашае стыпуха. Калі з 5 балаў, то тэхнар, калі з 6 – гуманітарый.

Прабіў квіточак у спадзяванні на плюсік да кармы перад іспытам.

У мяне алергія на зіму. Я ўвесь пакрываюся коўдрай і ўвесь час сплю.

Добра засыпаць пад песні Лепса ў інтэрнаце. Асабліва, калі не засынаецца. Асабліва, калі спявае не Лепс.

Хто збірае прынцэс з «Кіндэра»? Памяняю Папялушку або Жасмін на Арызэль, Беласнежку, Рапунцэль, Прыгажуню ў сонным лесе.

Логіка дзяўчат дзіўны прадмет.

Скандал ужо ёсць, а прычын яшчэ няма.

Лемязя на лекцыі гаворыць так, што мне падаецца, быццам ён зачытвае Rap God Эмінэма.

Пшэпшук, я не ведаю, хто ты, але вымаўленне твайго прозвішча ўздымае настрой на ўвесь дзень.

Намеснік дэкана сёння зрабіў мой дзень! Зайшоў у блок і сказаў ісці на пары.

ФПМІ

Шкада, што Левакоў не вядзе ў мяне матан. «Так

бы мовіць, гэта самае, трэба сесці і пазаймацца».

Анатоль Афанасьеў усе прыгажэйшы і прыгажэйшы, а матан усе складанейшы і складанейшы.

«Не пішыце! Усё, што я гавару – гэта поўная бяссэнсіца!» Левакоў.

1 курс, ёсць хто-небудзь смелы? Папрасіце Кастрыцу пісаць буйней, калі ласка.

І ўсё-такі выкладчыкі матэматычнай логікі такія нелагічныя.

Калі я не разумею, як даказаць крытэрыі квадрыруемасці, і вектарная прастора не ўяўляе для мяне ніякай цікавасці, ці ёсць у мяне будучыня на ФПМ? (1 курс)

Мяне весяліць, як прыбіральшчыца мае раніцай перад першай парай падлогу. Такое пачуццё, быццам яна яе святой вадой акрапляе.

«Думаеце, гэта смешна? Я за ўсім сачу і ўсё запісваю». В.В.

МЕХМАТ

Закахалася ў свайго выкладчыка па матане. Хачу заваліць іспыт, каб у наступным семестры хадзіць да яго на перадачы і часцей яго бачыць.

А ёсць што-небудзь горшае за матаналіз?

Сенсацыя! Выкладчык мехмата, распісваючыся ў ведамасці, выпадкова падпісаў кантракт з ЖКГ на ўборку тэрыторыі, прылеглай да галоўнага корпуса БДУ!

Ну што, матэматыкі, хто-небудзь ужо аспрэчыў тэарэму Піфагора?

Пэўна, вельмі крута віншаваць з Днём абаронцы Айчыны людзей, якія косяць ад войска?

«Я так гляджу, што ўвага да маёй персону тут кампенсуецца няўвагай да таго, што я гавару на лекцыях? Не пракаціць!» Міхал Прахаровіч

«Сесія – выдатны час для забаваў, калі ты выкладчык!» Выкладчык

Матэрыялы студэнцкага і выкладчыцкага «фальклору» перабіралі Ганна ЛАГУН, Ірына БАГЕЛЬ і Яна ПАЛЯШЧУК



Спорт у БДУ

Кафедра фізічнага выхавання і спорту, спартыўны клуб праводзяць вялікую працу па **прыцягненні студэнтаў да рэгулярных заняткаў фізічнай культуры, спортам**, да падрыхтоўкі і ўдзелу ў спартыўных мерапрыемствах.

Навучальна-трэніравальны працэс праводзіцца ў групах спартыўнага ўдасканалення па 30 відах спорту, у якіх займаюцца больш за 1500 студэнтаў. У фінальных спаборніцтвах круглагадовай студэнцкай спартакіяды БДУ па 20 відах спорту прымаюць удзел звыш 3500 студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды каманды БДУ выступаюць у 37 відах праграмы.

Студэнты БДУ, члены нацыянальных каманд, паспяхова прадстаўляюць краіну на спаборніцтвах сусветных універсіяд, чэмпіянатах Еўропы, свету і Алімпійскіх гульнях. За 2010–2013 гг. студэнтамі ўніверсітэта заваявана на чэмпіянатах свету, Еўропы, Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульнях 36 медалёў, з іх 17 залатых, 8 сярэбраных і 11 бронзавых.

За апошнія гады ва ўніверсітэце падрыхтаваны:

- 2 заслужаныя майстры спорту;
- 7 майстроў спорту Рэспублікі Беларусь міжнароднага класа;
- больш за 30 майстроў спорту і 50 кандыдатаў у майстры спорту.

Ва ўніверсітэце створаныя валебольныя каманды «БАТЭ–БДУ» і «БДУ–Мінская вобласць», баскетбольная каманда БДУ, а таксама футбольныя каманды «Зорка БДУ» (мужчынская і жаночая), якія прымаюць удзел у чэмпіянатах Рэспублікі Беларусь і іншых рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах.

Зборная каманда БДУ заняла 1 месца ў чэмпіянаце Рэспублікі Беларусь 2013 года па баскетболе (1 ліга);

Каманда БДУ–БАТЭ заняла 4 месца ў вышэйшай лізе чэмпіяната Рэспублікі Беларусь 2013 года па валеболе;

XXVII Сусветная летняя ўніверсіада – залаты і сярэбраны медалі ў плавальні (Я. Цуркін);

XXVII Сусветная летняя ўніверсіада – бронзавы медалі ў грэкарыйскай барацьбе (Д. Гамзатаў);

Чэмпіят свету па плавальні сярод паралімпійцаў – 5 залатых медалёў у плавальні, з іх 3 з сусветным рэкордам (І. Бокій);

Чэмпіят свету па грэкарыйскай барацьбе – бронзавы медалі (Д. Гамзатаў);

Чэмпіят свету па шашках – залаты і сярэбраны медалі (А. Барышава).

У лістападзе 2013 г. баскетбольная каманда БДУ годна дэбютавала ў Міжнароднай студэнцкай баскетбольнай лізе (МСБЛ), якая з'яўляецца ўнікальным аб'яднаннем найлепшых універсітэцкіх каманд Еўразіі пад патранажам урада РФ і банка ВТБ. Дарэчы, першы прарэктар БДУ Міхаіл Жураўкоў з'яўляецца старшынёй Беларускай асацыяцыі студэнцкага спорту.



Vega-17



Жаночая каманда па футболе «Зорка БДУ» – уладальнік суперкубка Беларусі – 2013

Зборная БДУ па баскетболе сёлета дэбютавала ў Міжнароднай студэнцкай баскетбольнай лізе

Кіраўніцтва БДУ клапаціцца пра развіццё фізкультуры і спорту.

Асноўнай базай па падрыхтоўцы зборных каманд БДУ да спаборніцтваў з'яўляецца сучасны навучальна-спартыўны комплекс «Універсітэцкі». У яго ўваходзіць стадыён з беговымі дарожкамі, 2 спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, тэніс), сектар для скачкоў у даўжыню. Акрамя таго маюцца гульнявая зала, трэнажорная зала, залы для барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а таксама басейн з саўнамі.

Аляксей КАМІНСКІ,
дырэктар спартыўнага клуба БДУ

Ад Максіма Гарэцкага да нашых дзён

Сёлетняй восенню ўпраўленню па справах культуры БДУ спаўняецца 90 гадоў.

Безумоўна, гэтая дата не застаецца незаўважанай. На сцэнічных пляцоўках ВДУ пройдуць мерапрыемствы і справаздачныя канцэрты мастацкіх калектываў БДУ. А ў дзень вясновага раўнадзенства 21 сакавіка адбыўся сумесны канцэрт заслужанага аматарскага калектыву РБ ансамбля танца «Крыжачок» БДУ і танцавальнага фальклорнага калектыву «Кадагіс» з Друскінінкая (Літва). Падрабязнасці мы даведзілі ў нашым універсітэце. У ансамблі займаюцца студэнты і іншыя ВДУ. У праграме, якую падрыхтаваў кіраўнік ансамбля Ігар Музалейскі, традыцыйныя і жанравыя беларускія і літоўскія народныя танцы.



Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамбль танца «Крыжачок»

– Ансамбль танца «Крыжачок» – адзін з вядомых і тытулаваных калектываў БДУ! У «Крыжачку» працуе больш за сорок чалавек. Вакальная група, музыкі, дванаццаць танцавальных пар – гэтага дастаткова для аматарскага ансамбля. Каб танцаваць у калектыве, не абавязкова вучыцца ў нашым універсітэце. У ансамблі займаюцца студэнты і іншыя ВДУ. У праграме, якую падрыхтаваў кіраўнік ансамбля Ігар Музалейскі, традыцыйныя і жанравыя беларускія і літоўскія народныя танцы.

Іх па чарзе выконвалі артысты «Крыжачка» і «Кадагіса». У гэты вечар глядачы ўбачылі як вядомыя і даўно ўпадабаныя пастаноўкі ўслаўленага калектыву БДУ, такія як «Крыжачок», «Лявоніха», «Юрачка», так і новыя – «Полька праз нагу». Адзначу, удзельнікі гэтага канцэрта злучаюць даўнія таварыскія адносіны. Так, у творчых планах «Крыжачка» стаіць правядзенне ў маі канцэрта ў адказ у Літве. Канцэрты адбыліся пры падтрымцы беларускага грамадства «Спадчына» з Друскінінкая.

– **Уладзімір Міхайлавіч, гісторыя ўпраўлення па справах культуры бярэ свой пачатак ад студэнцкага клуба БДУ, а сёння ў вашай структуры працуе больш за два дзясяткі аматарскіх калектываў...**

– Зараджэнне першых калектываў аматарскай творчасці на рабфаку пачалося яшчэ ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. Менавіта там былі арганізаваны першыя гурткі мастацкай самадзейнасці, а менавіта: харавы, танцавальны і кружок мастацкага чытання. Там жа, на рабфаку, праходзілі і першыя канцэрты.

Кропкай адліку прынята лічыць лістапад 1924 года, калі быў створаны гурток беларускай культуры, якім кіраваў вядомы беларускі пісьменнік навуковец Максім Іванавіч Гарэцкі.

Наступнымі знакавымі гадамі сталі 1945–1946, звязаныя з заснаваннем чатырох найстарэйшых народных калектываў БДУ: ансамбля танца «Крыжачок», аркестра народных інструментаў, студэнцкага драматычнага тэатра, а таксама харавой капэлы БДУ.

Зараз супрацоўнікі ўпраўлення займаюцца арганізацыяй фестываляў, конкурсаў, буйнамаштабных святаў і шоу з удзелам вядомых артыстаў айчыннай і замежнай эстрады. Акрамя таго, праводзяць тэматыч-

ныя канцэртныя і танцавальна-забаўляльныя праграмы.

– **А таксама, як кажуць самі студэнты, усе вашы супрацоўнікі знаходзяцца ў пастаянным творчым пошуку і з увагай ставяцца да новых моладзевых праектаў і прапаўлі?**

– Датчыныя многія вядомыя дзеячы беларускай культуры. Назаву толькі некаторых з іх: балетмайстар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Ларыса Алексютовіч, вядомы хормайстар Святлана Леўчанка, вртуоз-балалаечнік Дзмітрый Захар, рэжысёр Леў Літвінаў, народны артыст СССР Уладзімір Уладзімірскі. Кожны з іх варты асобнай старонкі ў гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

– **А планы юбілейных мерапрыемстваў ўпраўлення ўжо вядомыя?**

– Як кажуць, калі хочаш рассямшыць Бога – распавядзі пра свае планы. Таму пра неспадзёўкі і прэм'еры будзем гаварыць увосень.

– Пспехаў Вам!

Гутарыла
Жанна ВАСАНСКАЯ